

унікальныя звесткі, якія часам з’яўляюцца адзіным сведчаннем прысутнасці чалавека ў пэўным часе і месцы. На жаль, амаль нічога не вядома пра дзейнасць у Полацку Гжэгажа Гофмана як рэктара, але захаваліся сведчанні аб яго сацыяльных кантактах, не звязаных з выкладчыскай працай. Уласна гэта інфармацыя і мае найбольшую каштоўнасць, паколькі яна ілюструе ступень і шматпланавасць інтэграцыі езуітаў у жыццё мясцовага грамадства.

#### Спіс выкарыстаных крыніц

1. НГАБ у Менску. Фонд 694. Вопіс 4. Спр.956. Арк. 220-221 адв.
2. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów. Dział II. Sygn. №. 1211. S. 1-77.
3. Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. – Warszawa: Drukiem J. Filipowicza, 1895. – 724 s.
4. METRYKA LITEWSKA. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo połockie 1667 i 1690 r. Opracowali Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. – Warszawa: Instytut Historii PAN, 2018. – 182 s.
5. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku : spisy. – T. V. Ziemia Połocka i województwo Połockie XIV-XVIII wiek. / pod red. Henryka Lulewicza. – Warszawa: IH PAN, 2018. – 306 s.
6. Volumina legum. T. III. Petersburg: Nakładem i drukiem Jozafata Ohryzki; 1859. 472+ XV s.
7. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995 / oprac. L. Grzebień. – Kraków : Wyd-wo WAM, 1996. – 882 s.
8. Wisner, H. Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Szkice z czasów Zygmunta III i Władysława IV Wazy. – Warszawa: Wydawnictwo NERITIN, 2001. – 144 s.
9. Materiały do dziejów Akademii Połockiej i szkół od niej zależnych / Zebrał I.G. – Kraków: Druk W.L. Antyca i spółki, 1905. – 288 s.
10. Мараш, Я. Н. Ватикан и католическая церковь в Белоруссии (1569–1795) / Я. Н. Мараш. – Минск : Вышэйшая школа, 1971. – 272 с.

#### PRIEST AND PRINCE: A FEW COMMENTS ON THE OCCASION OF GRZEGORZ HOFFMANN, THE RECTOR OF THE POLOTSK JESUITIC COLLEGE, LENDING

V. HALUBOVICH

The article presents information about an unknown episode in the life of the rector of the local Jesuitic college Grzegorz Hoffmann in Polotsk. Hoffman led the college in 1638-1640. During the short period of time he established a diverse relationship with the locals, including the gentry. The information about concluding the agreement on lending money to representatives of the local princely family of Drutsky Sakolensky by Hoffmann in 1639 has a unique character. The implementation of such a monetary operation indicates the stabilization of the Polotsk Jesuits financial position, an increase of the means of their influence in the Polotsk district.

**Key words:** Polotsk jesuitic college, Grzegorz Hoffmann.

УДК 272-9«17»:94:378.4(430)«17»

#### ИЕЗУИТЫ И НЕМЕЦКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

**Келлер О.Б.**

Республика Беларусь, Минск

Федеративная республика Германия, Тюбинген

*На сегодняшний день известно, что во многих немецких университетах в Раннее Новое время преподавали иезуиты: в Бамберге, Вюрцбурге, Гейдельберге, Диллингене, Ингольштадте, Кёльне, Майнце, Мольсхайме, Оснабрюке, Падерборне, Трире, Фрайбурге, Эрфурте.*

*В статье д.и.н., профессора Келлер О. Б. речь будет идти о роли иезуитов в немецких университетах: о том, когда иезуиты впервые появились в Германии; какие позиции занимали в немецких образовательных структурах; какие свои «иезуитские университеты» основали на немецких землях и пр.*

*Первым иезуитом, появившимся на немецких землях, считается Пьер Эмиль Лазар Фавр. Произошло это в 1540 г. С тех пор в Германии появилось много иезуитов, наложивших свой отпечаток на историю этой страны. А вот какую именно роль сыграли представители «Общества Иисуса» в образовательной жизни страны, можно будет узнать, ознакомившись с данным материалом, базирующимся на солидных исследованиях немецких ученых по данной проблематике.*

**Ключевые слова:** иезуиты, первые иезуиты на немецких землях, роль иезуитов в немецких университетах, от лекций до руководства кафедрами и факультетами, университеты духовной элиты, университеты светской элиты, немецкие иезуитские университеты.

**Первые иезуиты на немецких землях.** 24 октября 1540 г. в немецком городе Вормсе вместе с дипломатом императора Петром фон Оритцем появляется первый иезуит Пьер Эмиль Лазар Фавр (13.04.1506–01.08.1546) [1, с. 4]. Долгое время считалось, что Пьер Фавр принимал участие в религиозных диспутах и дискуссиях 1540 г. в Вормсе, дабы целенаправленно и в соответствии с намерением Игнатия Лойолы «внести иезуитский дух в страну зарождения ереси» [2, с. 5]. Однако, в настоящее время учёные полагают, что на самом деле его пребывание в Вормсе, а впоследствии и в городах Шпайер и Регенсбург носили эпизодический характер. На самом деле Пьер Фавр ожидал отправления в запланированную поездку в Испанию, в которую Петр фон Оритц и Пьер Фавр отправляются 27 июля 1541 г. [1, с. 6].

Точно также, не совсем запланированно, – по мнению современных исследователей, – выглядело и второе прибытие Пьера Фавра на немецкие территории [3, с. 81]. Когда Пьер Фавр, присланный Папой Римским Павлом III (в миру – Алессандро Фарнезе) вместе с двумя другими членами «Ордена иезуитов» – Клодом Ле Джэем (1504-1552) [1, с. 15-24] и Ни-

колаусом Бобадиллой (1511-23.09.1590) [1, с. 24-32]- прибыли в Германию, кардинал Джованни Мороне (25.01.1509–01.12.1580), в распоряжение к которому иезуитов отправили в качестве советников, уже покинул Шпейсерский Рейхстаг 1542 г. По письменному распоряжению нунция Джованни Мороне Пьер Фавр должен был выполнять свою миссию «по спасению душ» на Среднем Рейне, Клод Ле Джэй в Баварии, а Бобадилла – при дворе императора.

**От преподавания до заведования кафедрами и факультетами. Майнц.** Два года спустя, в 1542 г., мы уже можем констатировать упоминание иезуита Пьера Фавра в одном из немецких университетов – в Майнце, задействованного в сфере академической деятельности. Это также кажется современным учёным-исследователям актом незапланированным, а, скорее, продиктованным местными моментами. Ибо ещё в прошлом году в римской головной организации «Ордена» подобная академическая деятельность (чтение лекций в университетах) была запрещена. Исключение составляли лишь лекции в области спорной теологии и морали [4, Строка 1007]. Итак, в декабре 1542 г., несколько месяцев спустя этого предписания Фавр в соответствии с пожеланием архиепископа Майнца, кардинала Альбрехта Бранденбургского (1514-1545) [5] читает многочисленные лекции, но не в сфере спорной теологии или морали, а по Священному Писанию [3, с. 82].

**Кёльн.** Похожая ситуация относительно влияния иезуитов была налицо и в Кёльне [6]. О прямом влиянии «Ордена иезуитов» на университет, а вернее: на теологический факультет Кёльнского университета в первые годы кёльнской деятельности говорить мы не можем. Однако, нельзя не отметить, что они уже довольно рано стали служить университету. В августе 1543 г. по просьбе кёльнцев кардинал Альбрехт Майнцский лишь на время предоставляет Пьеру Фавру такую возможность [7, с. 801-810]. Будучи лектором Кёльнского университета, 17 августа 1543 г. Фавр отдаёт при дворе императора в Бонне «Мемориал», в котором описана опасность протестантизма. Нунций уговаривает Пьера Фавра продлить его пребывание в Кёльне, ибо здесь «больше рыб для ловли», чем где-либо в Германии [7, с. 830]. В Кёльне Фавр знакомится и тесно сотрудничает с магистром Петром Канизием из Неймегена, изучавшего с 1540 г. в Кёльне теологию, а с 1543 г. вовлечённым Фавром в «Орден иезуитов».

В мае 1544 г. Пётр Канизий и Пьер Фавр, а также ещё шесть студентов собираются в одном из домов Кёльна («Domus»). Это «домус» можно по праву назвать первым филиалом «Ордена иезуитов» в Германии в целом [4, Строка 1011]. Уже 25 июня 1543 г. девять жителей этого дома имматрикулировались в университет для обучения теологии или философии. Шесть из них записались студентами факультета свободных искусств (артистического) факультета, а трое – теологического [6, с. 23]. В те времена в качестве студентов факультета свободных искусств (артистического) факультета могли быть записаны лишь члены местного студенческого общества – «бурсь» («Burse»). Так вот, вышеупомянутые студенты указали, что являются членами старой Монтанет-бурсы, к которой с момента обучения в Кёльнском университете относился и Пётр Канизий. На тот момент Пётр Канизий был там учителем. Нередко учащиеся из высших семестров преподавали младшим студентам элементарные предметы или языки, или попросту выступали в роли частных (частных) учителей. Таким образом, иезуиты стали иметь непосредственное отношение к одной из трёх «бурс» города Кёльн. К слову сказать, эти самые студенческие «бурсы», появившиеся впервые в 1257 во Франции, явились впоследствии в Европе основой для зарождения студенческих общежитий и братств.

Вернёмся, однако, к иезуитам. Итак, Пьер Фавр налаживает отличные контакты не только со студентами, но и с учёными города. Он начинает довольно часто выступать публично перед студентами и профессорами в «Schola artium» – главной аудитории факультета искусств (артистического) факультета. Однако, в городе имеется и магистрат. Так вот через несколько дней после имматрикуляции девяти студентов, а именно, 4 июля 1544 г., Советом города отменено функционирование нового филиала «Общества иезуитов» в Кёльне. После переселения новичков в другие дома «Ордена» в Кёльне остались фактически лишь Леонард Кессель [8] и Пётр Канизий, и то по причине того, что один из членов Ордена – Ламберт де Шатеа – находился при смерти. Как магистр искусств («Magister artium») Пётр Канизий, начиная с сентября 1544 г., перенимает преподавательскую деятельность вместо в Монтанет-бурзе в университете и начинает читать лекции об «Евангелии от Матфея». В декабре того же 1544 г. он участвует в открытых диспутах университета под названием «Quodlibeticae». 26 июня 1545 г. он защищается и получает степень бакалавра Библии («baccalaureus biblicus»). **В рамках последующих научно-исследовательских изысканий Пётр Канизий 8 июля 1545 г. начинает читать лекции о письмах Тимофея. Мы можем смело утверждать, что именно эти лекции – лекции первого иезуита в немецких университетах [6, с. 9].** Летом 1546 г., вскоре после обретения сана священника, Канизий покидает Кёльн и посвящает себя другим задачам [7, с. 809].

Итак, как уже было упомянуто выше, в 1542 г. Пьеру Фавру надлежало осуществлять свою деятельность в области Среднего Рейна, где ему удалось, вне всякого сомнения, получить доступ в обоих духовных метрополиях, в Майнце и Кёльне, и к университетам. В Баварии подобной деятельностью следовало заниматься его коллеге по Ордену – Клоду ле Джэю.

**Ингольштадт.** Мы смело можем утверждать, что баварский земский университет в Ингольштадте был третьей немецкой высшей школой, в которой оставили свой след первые иезуиты. Собственно, как и касательно двух других, так и этого университета, учёные не могут говорить о целенаправленной стратегии относительно них «Ордена иезуитов». По причине неудавшейся миссии в Регенсбурге, в период с 17 марта и до середины июня 1543 г. Клод Ле Джэй начинает читать лекции по Священному Писанию в университете города Ингольштадт. Свои впечатления Клод Ле Джэй сформулировал в одном Послании в Рим, что впоследствии, вне всякого сомнения, оказало позитивную роль в политике «Общества иезуитов» относительно осуществления преподавания в немецких университетах. В этом Послании от 21 января 1545 г. Клод Ле Джэй требовал от «Ордена» возобновления во многих университетах прерванного образования в области теологии. Конкретно он предлагал следующее: Даже если «Орден иезуитов» не нацелен на перенятие функций профессоров и лекторов, они тем не менее должны держать наготове людей, способных перенять эти функции в случае необходимости [3, с. 86].

Через несколько лет, 13 ноября 1549 г., на теологическом факультете Ингольштадтского университета появляется сразу три представителя «Общества Иисуса» или так называемого «Ордена иезуитов» – Пётр Канизий, Клод Ле Джэй и Альфонсо Сальмерон (08.09.1515-13.02.1585) [4, Строка 1585]. Буквально за месяц до этого, 4 октября 1549 г., все трое защитили диссертации в области теологии в Болонье. Свою вступительную лекцию Канизий читает 26 ноября 1549 г. **С официальным перенятием тремя иезуитами лекций по Старому и Новому Завету, а также по догматике, теологический факультет Ингольштадтского университета заметно оживился. Подобное первое в истории немецких университетов перенятие заведений кафедрами иезуитами послужило стартом к повороту «Ордена иезуитов» касательно образовательной политики, а также явилось, по мнению многих последующих исследователей и учёных, событием эпохальной важности и значимости [9, с. 332].**

Первая дзейнасьць іезуітаў на даным попришце пратэкала без асобых складанасьцей. Сперва паследавала сумесная работа з адзіным у той час чытаючым лекцыі прафэсарам тэолёгіі Бальтазарам Фаннеманнам; затым уключэньне трох іезуіцкіх прафэсароў у дзейнасьць факультэта, у частасьці, і ўніверсітэта, у цэлым. Пачынаючы з Пётра Канізія быў абраны дэканам тэолёгічнага факультэта, а ў зімнем семэстры 1550/1551 і рэктарам Інгольштадцкага ўніверсітэта [10, с. 35]. 1551/1552 – Пётр Канізія віцэ-канцлэр ўніверсітэта. Гэта ўважэньне і пачытаньне Пётра Канізія ўніверсітэцкімі калегамі тым не менш не умаляла таго факта, што колькасьць студэнтаў тэолёгічнага факультэта неумоліма зьмяншалася. А калі ўрада Мюнхэна адказала іезуітам у будаўніцтве калегіума, кіраваньне «Ордэна» ў Рыме і ўвогуле атозвала сваіх атцаў адваротна. Але гэта не было прашаньнем з Інгольштадтам наўвсёгда.

**Пэрэньне іезуітамі кіраваньня тэолёгічнымі і філосафскімі факультэтамі ў нямецкіх ўніверсітэтах духоўнай эліты.** Будучы суправаджаючымі асобамі імператарскіх і папскіх дыпламатаў, першыя іезуіты змоглі, у першую ачэрэд, устанавіць кантакты з нямецкімі князямі і прелатамі. Вне всякаго сумненьня, іезуіты ісьпользавалі гэтыя кантакты з мэтай хутэйшага становленьня на ногі іх маладога ашчэства. Прыкнёвнэньне пратэстанцкіх ідэй у навучэньныя заведзеньня на католіцкіх тэрыторыях, а кромэ таго і не ў апошнюю ачэрэд, адсутквэньне конгруэнтных сіл у іх сабствэным месчным духоўнэствэ, пазвалі іезуітам у 16 в. ў Германіі пэрэньмаць на сябэ ўсэ бэльшую і бэльшую ролэ.

Ужэ лэтам 1558 г. Пётр Канізія ўзнал, што рад нямецкіх епіскапоў у сувязі з цэрковнай рэфармай намерэн адкрыць новыя школы [11, С. 479, № 367]. У сабм дэле, пачынаючы з 1560 г., духоўныя князья разлічных нямецкіх зэмэль прызвалі ў якасьці памашнікоў для правэдзеньня рэфармы духоўнэства і пастырскай заботы, асабэнна ў высшых навучэньных заведзеньнях, члэноў «Ашчэства Іісуса» [1]. Гэта абзнамэвалало пачало второй волны дзейнасьці «Ордэна іезуітаў» ў Германіі, ставшэй рэшаючэй для ўспэху Трыдэнтскай рэфармы на нямецкіх тэрыторыях.

**Іезуіты ў Трырскім ўніверсітэце (1561).** Ужэ на Аугсбургскм Рэйхстагэ 1550 г. іезуіт Клод Ле Джэй завёл разгавор з архіепіскапам і курфюрстам Трыра Іоганнам фон Ізэнбургам (ок. 1507-18.02.1556) аб стварэньні «Іезуіцкага калегіума» ў горадэ Трырэ, распаложэнным на рэке Мозэль. Аднак, гэтая бэсэдэ не увэнчалася ўспэхам [12, С. 67]. Пры встрэчэ архіепіскапа і курфюрста Трыра з Альфонсам Сальмэронам і Діэга Лаінесам (1512-1565) на Сінодэ ў Трыэнтэ ў паследуючэм 1551 годэ, гэты впрас быў затронут вновэ. Пры ваврацьнэньні Іоганна фон Ізэнбурга адваротна, будаўніцтва «Іезуіцкага калегіума» дэжэ было пачацься [12, с. 252, 262]. Тым не менш, лішэ паследаватэль Іоганна фон Ізэнбурга – архіепіскап і курфюрст Іоганн фон дэр Лайэен (ок. 1510-10.02.1567) – праявіў сябэ бэльшэ радужным па адношэньні к планам іезуітаў. Ужэ ў январэ 1559 г. он прызнаў іезуітам ў Кэльнэ, што ў нэго нэт "бэльшэ падхадзяхчых стравітэляў для рэконструкцыі гнілога ўніверсітэта ў Трырэ, чэм оні» [13]. У сэрэднне фэвралэ 1560 г. паслэ кароткых пэрэгавороў мжэду архіепіскапам і Іоганнам Рэтыусам (1531-26.10.1574) быў падпсыан прэдварітэльны дэговэр [6, с. 342-344], а ужэ 18 фэвралэ паследавала афіцыйная прасьба-запрос курфюрста гэнэралу «Ордэна іезуітаў» ў Рым. У гэтым афіцыйным запросэ он прасіт прыслать гэнэрала «Ордэна» для стварэньня «Калегіума іезуітаў» 12 атцаў. Двое з ных дэжэ павінны былі стаць прафэсарамі ў абласці тэолёгіі, а чэтвэрэ – ў абласці філосафіі і язьыкоў. 30 мартэ 1560 г. гэнэрал Діэга Лаінец саглашаеця ўдэвэлэтворыць прасьбу курфюрста і архіепіскапа Трыра. 6 дэкабрэ 1560 г. першыя атцы вьэхалі ў дом, явлэвшыся бшым ўніверсітэцкім калегіумам і распаложэнным на рынчоннай плосцадзі ў Трырэ [6, с. 374]. У першыя днэ Новаго года, 13 январэ 1561 г, іезуіты іммантрыкуліравалісь ў ўніверсітэце, прынеся ему клятву вернасьці. А 3 фэвралэ атпраздновалі гэты акт. Нэдэлей пэжэ іезуіты ужэ чыталі лекцыі ў Трырскм ўніверсітэце. Поначалу на лекцыях іезуітаў прысутствэвалало нэмного людэй: на лекцыі па рыторыкэ іх чысло саставляло 7 чэловек, а на лекцыі па логыкэ – 4. Такае нэзначытэльное чысло студэнтаў, вне всякаго сумненьня, указывало на нэобходымасьць срочных пэрэмэн ў Трырскм ўніверсітэце [3, с. 112].

Нэльзя нэ адмэтыць, што ў адлчычэ ад конфронтаций во врэмя внэдрэньня іезуіцкіх прафэсароў ў традыцыйныя арганізацыі ў Інгольштадтэ ілі Кэльнэ, сытуацыя ў Трырэ, як саббашаюць істочнныкы, выглэдэла іначэ. Нэ толькы архіепіскап, но і учэньны мжы ўніверсітэта вэдэлі ў ных адлчычных памашнікоў. Тэолёгічэскы факультэт, на которм, пачынаючы з 1561 г. прэдпадалвалі ісьключытэльно прафэсара-іезуіты, вьбэралы 7 мая гэтого жэ года дэканам факультэта рэктара «Іезуіцкага калегіума» Антона Фінка [1, С. 876]. Двумя годамы пэжэ Антон Фінк ужэ становыця рэктарам ўніверсітэта. 2 августа 1564 г. аднэ з іезуітаў становыця дэканам філосафскаго факультэта. Тым не менш, нэсмотря на вьшэсозначэньны факты, мы нэ можэм прычыслыць Трырскы ўніверсітэт к «сэмьэ іезуіцкіх ўніверсітэтов». **Соврэменныя ісьслэдватэлы полагаюць, што Трырскы ўніверсітэт можэ счытаць «ўніверсітэтом з іезуіцкімі факультэтамі», так как з 4 імевшыхся ў нэм факультэтов толькы два (тэолёгічэскы і філосафскы) нашодзілісь ў руках іезуітаў** [3, с. 116].

**Іезуіты ў ўніверсітэце ў Майнцэ.** С 1477 г. ў Майнцскм ўніверсітэце было 4 факультэта. Прывлэчэ іезуітаў с мэтай католіцкай рэфармы і рэарганізацыі высшэй школы пьтэаеця курфюрст Сэбастьян фон Хойзэнштамм. Аднак, лішэ яго паследаватэлю – Даніэлю Брэдэлю фон Хомбург – удалось гэто сэделать на практыкэ.

«В 1559 годэ, ў паслэднны дэнь январэ, я оставляю на гэтом мэталлчыскм этажэ 12 000 золотых гульдэноў, прэдзначэньныя для будаўнэства і развтыя Іезуіцкаго калегіума ў Майнцэ» [14]. Гэту запыску вмсэ с чэтвэрэм мжышкым дэног курфюрст Даніэль Брэдэль оставыл на мэталлчыскм этажэ рызныцы Собора ў Майнцэ. Тэм сабмь быў сэделан першы шаг. Год назад он ужэ атправлял посланнэ Кэльнскому атцу іезуітаў Іоганну Рэтыусу с прасьбой, прыслать ў горад Майнц кого-лбы з іезуітаў с мэтай пэрэгавороў [6, с. 340]. «Провінцыал» Эвэрард Меркуріан (1514-01.08.1580) і Іоганн Рэтыус, которы до гэтого вёл трырскыя пэрэгаворы, прыбылі пэрсонально ў рэзідэнцыю ў Ашаффэбург. В бэсэдэ 21 октября 1560 г. курфюрст назвал ў якасьці срочнай задачы аснованнэ «Іезуіцкаго калегіума» [6, с. 367]. Пры гэтом надлэжыт адмэтыць, што ў данной бэсэдэ курфюрст дэлач акцэнт нэ на лекцыі іезуітаў ў абласці тэолёгічэскай і філосафскай, а ісьключытэльно на заньятя ў гымназіальных классах. Курфюрст Даніэль Брэдэль пообещал пазаботыцься о понске падхадзяхчэго жылья і такжэ, как і ў сосэднэм Трырэ, прэдлодыт іезуітам сумму на пражываннэ ў размэрэ 1000 флорыноў. 2 ноября 1560 г. курфюрст атправляэч запрос гэнэралу Ордэна с прасьбой прыслать ему 11 ілі 12 атцаў. 3 дэкабрэ 1560 г. гэнэрал «Ордэна іезуітаў» Діэга Лаінец на гэту прасьбу атвэчэаэ паложытэльно. Такжэ Пётр Канізія спэрва радужэця таког развтыю сабьытій, аднак, счытаэч, што по прычынэ запланываных аснованій Калегіумоў іезуітаў ў Іннсбрукэ і Діллінгэне, удэвэлэтворыць жэланнэ Майнцэ будэч сэложэ з нэымнэнем дэжэного чыслэна пэрсонала [6, с. 373]. Тэм нэ менш, пэрэгаворы мжэду курфюрстом і іезуітамі прэдлажэюцься.

В октября 1561 г. ў Майнцэ павьяляюцься першыя іезуіты. Он размэщэюцься ў домэ Соборног схоластыка [6, с. 399], гдэ сразу жэ (правда, толькы ў частном порядкэ) пачынаюць свою прэдпадалатэльскую дэятэльность. 8 дэкабрэ 1561 г. пачынаюць

ся праздничные мероприятия касательно появления «предварительного» Коллегиума. На следующий день, 9 декабря 1561 г., в городе Майнц была официально открыта школа иезуитов, состоящая из четырёх гимназических классов. К сожалению, первоначально класса риторики не было по причине отсутствия учащихся. Этот класс был открыт лишь к Троице 1562 г. [3, с. 120].

Перенятие иезуитскими профессорами лекций на теологическом и философском факультетах происходит после 1562 г. Так, к примеру, осенью 1563 г. семь иезуитов становятся членами факультета искусств [6, с. 492]. Первым деканом факультета искусств из числа иезуитов становится 27 октября 1566 г. Людвиг Бакерелиус [1, с. 106, 110]. Что касается теологического факультета, то тут лекции по схоластической теологии и ивриту читали ректор «Коллегиума иезуитов» Ламберт Ауэр (1533-04.05.1573) и П. Кристиан Хальвер. Позднее, иезуиты выступали также с лекциями по контroversной теологии, Священному Писанию и иным предметам. Положение иезуитов на теологическом факультете Майнцкого университета упрочилось в 1564 г., когда один из членов «Общества Иисуса» был избран деканом факультета. На сегодняшний день бытует мнение, что им был Ламберт Ауэр [3, с. 123].

**Иезуиты и Вюрцбургский университет.** Мало кто знает, что этот университет берёт свои истоки ещё в 1402 г. и относится к одним из старейших университетов Германии. Именно в 1402 г. университет получил от Папы Римского Бонифация IX привилегию на его основание. 2 октября 1410 г. по указанию епископа Иоганна фон Эглоффштайна университет был празднично открыт. Однако, тогда, в начале XV в., в его стенах недолго обучались студенты. В силу ряда причин университет был закрыт через несколько лет после своего открытия.

Повторно открытый в 1582 г. Вюрцбургский университет называл в качестве своего нового покровителя князя-епископа Юлиуса Эхтера фон Меспельбрунна (1573-1617). Хотя, следует упомянуть, что ещё предшественник Юлиуса Эхтера фон Меспельбрунна, Фридрих фон Вирсберг (1558-1573) заложил фундамент для возрождения высшей школы в Вюрцбурге, основав в городе в 1561 г. «Педагогиум», а в 1567 г. – «Иезуитский Коллегиум».

20 октября 1573 г. Юлиус Эхтер фон Меспельбрунн адресует генералу «Ордена иезуитов» просьбу прислать в Вюрцбург 14 иезуитов. Из-под пера иезуитов исходит данный ими в 1574 г. ответ [15, С. 166-168], где речь идёт о 90 персонах, которых надлежит прислать в Вюрцбург. То есть фактически, речь идёт о желании иезуитов открыть в Вюрцбурге «иезуитский университет» по образцу Диллингена. Такой вывод можно сделать потому, что в послании речь идёт исключительно о двух интересующих иезуитов факультетах – теологическом и философском; а число 90 даже превосходило на 20 число людей, рекомендуемых генералом Ордена для создания «иезуитского университета» [3, С. 132].

В том же, 1574 г., Юлиус Эхтер фон Меспельбрунн отправляет делегацию в Папскую курию, с целью восстановить в университете первоначальных 4 факультета [16, с. 174]. Уже 26 марта 1575 г. Папа Григорий XIII позволяет в соответствии с Привилегиями от Болоньи, Парижа и других университетов открыть в университете 4 просимых им факультета [17, С. 80-82]. Не только Папская привилегия, но и привилегия императора от 11 мая того же, 1575 г., отчётливо ведёт речь об основании в Вюрцбургском университете четырёх факультетов, как и в то время в университетах в Гейдельберге, Тюбингене, Фрайбурге в Брайсгау и Ингольштадте. Нельзя не отметить, что уже 29 ноября 1575 г. иезуиты читали здесь лекции по догматике и прочим дисциплинам (ещё даже до того, как университет официально был объявлен повторно открытым). В силу разных причин его повторное открытие, действительно, отодвинулось на несколько лет. Церемония по открытию университета состоялась в ратуше города лишь 2 января 1582 г. [17, с. 127-129], а 4 января она продолжилась в «Иезуитском коллегиуме». Четвёртого же января 1582 г. Юлиус Эхтер фон Меспельбрунн сам избрал четырёх деканов факультетов. Это было не совсем обычно, ибо всегда ранее деканы избирались из числа членов факультетов. В этот первый состав деканов представители «Общества Иисуса» не входили. Зато в состав теологического факультета входило 3 иезуита, а в состав философского – сразу 7 иезуитских профессоров [3, с. 136]. Позднее, деканами теологического факультета становятся, в большинстве своём, представители «Общества Иисуса».

Итак, что касается Вюрцбургского университета, то здесь, как и в случае с Трирским университетом, по мнению современных исследователей, скорее всего, всё-таки правильным будет применять термин «университет с иезуитскими факультетами», а не «иезуитский университет» [3, с. 138].

**Перенятие иезуитами руководства теологическими и философскими факультетами в университетах светской элиты.** К началу Тридцатилетней войны 1618-1648 гг. в число католических университетов с кафедрами, которыми заведовали иезуиты, и иезуитскими факультетами, не входили университеты в городе Фрайбург в Брайсгау и в тюрингском городе Эрфурте. Именно они, а также университет в Гейдельберге самыми последними в так называемой немецкой провинции «Ордена иезуитов» попали под влияние представителей «Общества Иисуса». Общего между ними всеми тремя было то, что эти города не являлись резиденциями епископов.

#### Список использованных источников

1. Duhr, Bernhard. Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge; I: Geschichte der Jesuiten in den Ländern böhmischer Zunge im XVI Jahrhundert / Bernhard Duhr.- Freiburg im Br.: Herder, 1907. – XVI, 876 s.
2. Friedensburg, Walter. Die ersten Jesuiten in Deutschland / Walter Friedensburg. – Halle: Verein für Reformationsgeschichte, 1905. – 74 s.
3. Hengst, Karl. Jesuiten an Universitäten und Jesuitenuniversitäten. Zur Geschichte der Universitäten in der Oberdeutschen und Rheinischen Provinz der Gesellschaft Jesu im Zeitalter der konfessionellen Auseinandersetzung / Karl Hengst. – Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh, 1981. – 425 s.
4. Koch, Ludwig. Jesuiten-Lexikon. Die Gesellschaft Jesu einst und jetzt / Ludwig Koch. – Paderborn: Verlag Bonifacius-Dr., 1934; Nachdruck Löwen-Heverlee: Verlag der Bibl. SJ, 1962. – 1878 Sp.
5. Wolter, H. Kardinal Albrecht von Mainz und die Anfänge der katholischen Reform // Theologie und Philosophie 51 (1976). – S. 496-511.
6. Hansen, Josef. Rheinische Akten zur Geschichte des Jesuiten-Ordens 1542-1582 (= Publicationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 14) / J. Hansen. – Bonn, 1896.
7. Duhr, Bernhard. Der erste Jesuit auf deutschem Boden, insbesondere seine Wirksamkeit in Köln / Bernhard Duhr // HJ 8 (1887). – S. 792-830.
8. Virnich, Therese. Leonhard Kessel, der erste Obere der Kölner Jesuiten-Niederlassung (1544-1574) / Therese Virnich // Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein. – Heft 90 (1911). – S. 1-37.

9. Handbuch der bayerischen Geschichte. Band 2 / Hrsg. von Max Spindler / H. Lutz. – München: Beck, 1988. – XLII, 1398 s.
10. Kausch, Winfried. Geschichte der Theologischen Fakultät Ingolstadt im 15. Und 16. Jahrhundert (1472-1605) / Winfried Kausch. – Berlin: Duncker & Humblot, 1977. – 255 s.
11. Beati Petri Canisii Societatis Jesu, epistulae et acta. 2. 1556-1560. – Freiburg im Breisgau: Herder, 1898. – LXI, 950 s.
12. Polancus, Juan-Alphonso, de. Vita Ignatii Loiolae et rerum Societatis Jesu historia, Chronicon Societatis Jesu. 2. 1550-1552 / Juan-Alphonso de Polancus. – Matriti: Avrial, 1894. – 820 S.
13. Bianco, Franz Josef, von. J. Die alte Universität Köln und die späteren Gelehrten-Schulen dieser Stadt nach archivarischen und anderen zuverlässigen Quellen. I/1 / Franz Josef von Bianco. – Köln: Selbstverlag d. Verf., 1855. – XVI, 984, 405 S.
14. Brück, Anton Philipp. Die Anfänge der Jesuiten in Mainz / Anton Philipp Brück. Die Anfänge der Jesuiten in Mainz // Jahrbuch für das Bistum Mainz. – № 7. – 1955/57. – S. 196-207.
15. Reindl, Maria. Lehre und Forschung in Mathematik und Naturwissenschaften, insbesondere Astronomie an der Universität Würzburg von der Gründung bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Dissertation. / Maria Reindl. – Würzburg: Universität, 1966. – VIII, 285 S.
16. Wegele, Franz Xaver von. Geschichte der Universität Würzburg. Teil 1: Geschichte / Franz Xaver von Wegele. – Würzburg: Stahel, 1882. – VIII, 509 S. (Neudruck Aalen 1969).
17. Wegele, Franz Xaver von. Geschichte der Universität Würzburg. Teil 2: Urkundenbuch / Franz Xaver von Wegele. – Würzburg: Stahel, 1882. – XV, 538 S. (Neudruck Aalen 1969).

### JESUITS AND GERMAN UNIVERSITIES

O. KELLER

*To date, it is known that many German universities in early New Time have taught Jesuits: in Bamberg, Wurzburg, Heidelberg, Dillingain, Ingolstadt, Cologne, Mainz, Molsheim, Osnabrueck, Paderborn, Trire, Freiburg, Erfurt.*

*In the article of Prof. Dr. Keller O.B. will talk about the role of the Jesuits in German universities: when the Jesuits first appeared in Germany; what positions were held in German educational structures; which Jesuit universities founded on German lands, etc.*

*The first Jesuit to appear on German lands is Pierre Emil Lazar Favre. It happened in 1540. But what role the representatives of the "Society of Jesus" played in the educational life of the country, it will be possible to find out by reading this material, based on the solid research of German scientists on this issue.*

**Key words:** *Jesuits, first Jesuits on German lands, the role of Jesuits in German universities, from lectures to leadership of departments and faculties universities of the spiritual elite, universities of the secular elite, German Jesuit universities.*

УДК 1(476)(091)+141.30

### ПРАБЛЕМА НЕАБХОДНАСЦІ І КАНЦІНГЕНТНАСЦІ Ў ТВОРЧАСЦІ В. БУЧЫНСКАГА

Клімовіч Г.І.

Рэспубліка Беларусь, Мінск

*Артыкул прысвечаны даследаванню праблемы суаднясення канцінгентага і неабходнага відаў быцця ў творчай спадчыне прафесара Полацкай езуіцкай акадэміі – знакамітага філосафа і тэолага, аднаго з пачынальнікаў руху неасхаластыкі – Вінцэнцыя Бучынскага. Праблема неабходнасці і канцінгентнасці займае адно з галоўных месцаў у схаластычнай сістэме філасофіі, менавіта ад яе вырашэння залежыць магчымасць выкарыстання апастэрыорных доказаў існавання Абсалюта. У рабоце аналізуецца класіфікацыя асноўных відаў быцця праз прызму філасофскіх поглядаў В. Бучынскага, прадстаўленых у рабоце *Instutiones philosophicae* (частка прысвечаная метафізіке), таксама даследавана палеміка па акрэсленаму пытанню з прадстаўнікамі французскай і нямецкай філасофіі гэтага часу. Разглядаецца выкарыстанне аўтарам канцэптаў *absolute necessarium, hypothetice autem necessarium, metaphysice necessarium, physice necessarium, moraliter necessarium*.*

**Ключавыя словы:** *absolute necessarium, hypothetice autem necessarium, metaphysice necessarium, physice necessarium, moraliter necessarium, В. Бучынскі, Полацкая езуіцкая акадэмія, неасхаластыка, полацкая неасхаластыка, канцінгентнае і неабходнае.*

Вінцэнцій Бучынскі – адзін з найбольш слыханых прадстаўнікоў Полацкай езуіцкай акадэміі, творчасць якога дагэтуль застаецца надаследаванай у поўнай ступені. Як вядома, ён быў студэнтам Полацкага езуіцкага калегіума, потым выкладаў у Полацкай езуіцкай акадэміі, далучыўся да стварэння і выдання часопіса «*Miesięcznik Połocki*». Пасля выгнання езуітаў з тэрыторыі Расійскай імперыі пэўны час жыў у Вене, дзе і выдаў сваю знакамітую працу *Instutiones philosophicae* [1], прысвечаную пытанням логікі, метафізікі і этыкі.

Пэўнае месца ў творчай спадчыне дадзенага аўтара займае праблема неабходнасці і канцінгентнасці. Калі з першым канцэптам усё дастаткова зразумела, то другі канцэпт патрабуе пэўнага тлумачэння. Даволі часта канцінгентнасць перакладаецца як выпадковасць, але гэта не зусім так, хутчэй мы можам перакласці яго як не-неабходнае, асабліва ў адносінах да створаных істот, якія даследуюцца ў межах схаластычнага мыслення. На падставе канцінгентнага быцця фарміруюцца апастэрыорныя доказы існавання Абсалюта. Гэта тое, што адначасова не з'яўляецца неабходным і не з'яўляецца немагчымым. Даследчык сярэднявечнай філасофіі – К. Бандуроўскі, напрыклад, адзначае, што карані дадзенага паняцця ў лацінскай мове суадносяцца са словам дотык, а ў значэнні здарацца таксама выкарыстоўваюцца, але не выкарыстоўваюцца ў значэнні – выпадковы. Таксама немагчыма дадзены канцэпт атаесамляць толькі з паняццем магчымае [2, с. 64–65]. з пункту гледжання філасофіі канцінгентнасць мае падставай адрозненні паміж быццём і існасцю. Усе істоты абмежаваны ў сваім існаванні і з'яўляюцца канечнымі, існасць (*essentia*) такой фінальнай істоты не можа атаясамляцца з яе

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ  
«ПОЛАЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ»

**БЕЛАРУСКАЕ ПАДЗВІННЕ:  
ВОПЫТ, МЕТОДЫКА І ВЫНІКІ ПАЛЯВЫХ  
І МІЖДЫСЦЫПЛІНАРНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ**

Зборнік артыкулаў  
V міжнароднай навуковай канферэнцыі  
(Полацк, 15–16 красавіка 2021 г.)

Пад агульнай рэдакцыяй  
канд. гіст. навук, дац. А.І. Корсак;  
канд. гіст. навук В.У. Чараўко;  
канд. гіст. навук, дац. У.Я. Аўсейчыка

Наваполацк  
Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт  
2021

УДК 343.13(063)  
ББК 67.410.2я431

Рэкамендаваны да выдання саветам гуманітарнага факультэта  
Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта (пракакол № 3 ад 29.03.2021)

*Рэдакцыйная калегія:*

*А.І. Корсак*, канд. гіст. навук, дац. (адк. рэд.), заг. каф. гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта;  
*В.У. Чараўко*, канд. гіст. навук, дац. каф. гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта;  
*У.Я. Аўсейчык*, канд. гіст. навук, дац., дац. каф. гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

*Рэцэнзенты:*

*С.В. Кулінок*, канд. гіст. навук, заг. аддзела публікацый Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь;  
*Т.А. Джумантаева*, канд. культуралогіі, дац., дырэктар Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

**Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў** : зб. арт. V міжнар. навук. канф., Полацк, 15–16 крас. 2021 г. / Полац. дзярж. ун-т ; пад агульн. рэд. А.І. Корсак (адк. рэд.), В.У. Чараўко, У.Я. Аўсейчыка. – Наваполацк : Полац. дзярж. ун-т, 2021. – 272 с.  
ISBN 978-985-531-737-2.

У зборніку змешчаны навуковыя артыкулы па выніках работы V міжнароднай навуковай канферэнцыі “Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў”. Прадстаўлены вынікі антрапалагічных і археалагічных даследаванняў Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторый. Прыведзены новыя даныя аб гістарычных лёсах, матэрыяльнай і духоўнай спадчыне рэгіёна Паўночнай Беларусі ў шырокім храналагічным кантэксте (ад першабытных часоў да сучаснасці).

Разлічаны на прафесійных гісторыкаў, археолагаў, этнолагаў, антраполагаў, мастацтвазнаўцаў, студэнтаў гістарычных спецыяльнасцей ВНУ, кразнаўцаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.

УДК 343.13(063)  
ББК 67.410.2я431

*Навуковае выданне*

**БЕЛАРУСКАЕ ПАДЗВІННЕ:  
ВОПЫТ, МЕТОДЫКА і ВЫНІКІ ПАЛЯВЫХ  
і МІЖДЫСЦЫПЛІНАРНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ**

Зборнік артыкулаў  
V міжнароднай навуковай канферэнцыі  
(Полацк, 15–16 красавіка 2021 г.)

Адказны рэдактар *А. І. Корсак*

Тэхнічнае рэдагаванне і камп'ютарная вёрстка  
*І. М. Чапкевіч*  
Дызайн вокладкі *М. С. Мухаморавай*

---

Падпісана да друку 20.05.2021. Фармат 60×84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага афсетная. Рызаграфія.  
Ум. друк. арк. 31,63. Улік.-выд. арк. 32,96. Тыраж 70 экз. Заказ 810.

---

Выдавец і паліграфічнае выкананне:  
установа адукацыі «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт».

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі  
выдаўца, вырабніка, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў  
№ 1/305 ад 22.04.2014.

ЛП № 02330/278 ад 08.05.2014.

Вул. Блахіна, 29, 211440, г. Наваполацк.